

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЇН, ЗЛУЧАЙШЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 156 (1123) ПАНДЗЕЛАК, 7-га ліпеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМВ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90
6 месяцев 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЭДАЦІІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактара—7-25,
секретарыт—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, телефон. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

Коншт асобнага № 2 нал.

Сёняня, а 7 гадзіне ўвечары ў клубе Дому Комасьветы

СКЛІКАЕЦЦА СХОД

гарадзкага комсамольскага актыу па пытанню
аб ходзе XVI зъезду УсекП(б) (даки дэлег. зъезду).

Білоты па райномах. Члены ЦК ЛКСМВ, АК ЛКСМВ і гарадзіх РК
праходзяць па сваіх паўнаведчаніях.

XVI зъезд УсекП(б) дзенінк зъезду Дзевяты дзень — 4 ліпеня 1930 г.

Ранішнія паседжанні

На ранішнім паседжанні старшыні т. С. Касюра, прыгавораў, пры вынясеніі якіх супадзі кіраваліся толькі формальными меркаваніямі.

У спрэчках прымалі удзел т. Аляксандар Сольц, Абрам Панькоў, Пётр Пётров, Борис Байшурин, Палкоўнікаў, Аляксандар Іван Наукаў, Чывятоў (ЧЧО), Гросман, Багданаў, Шушкоў, Копылоў (Кузьміч) і Анцэловіч.

Тав. Сольц, гаворачы аб практицы наших судоў, указвае на то, што мы ужывам старыя методы акараніння, у той час, як магістырыка карыстніца новымі граматычнымі методамі. Ен прыводзіц прыклады неразумных і перацягніальных

ЦКК—РСІ працавала ў поўным контакце з гаспадарчымі організацыямі

На думцы тав. Лобава, тав. Ардзінскага ў сваім дакладзе правільна, сконцэнтраваўшы ўвагу на недахопы і неадахопы ў работе прымеславасці. ЦКК РСІ у прыяту ўсіх справаў дзяржавы паўнодзяржавы працавалі ў поўных контакце з гаспадарчымі організацыямі, якія дапамагалі им не толькі выкраваць недахопы, але і з цягігодку—неправільна.

Тав. Рыкаў працаваў у свой час абмежаваўшы двухгодак.

Тав. Панькоў гаворыць, што заява быўших правадыроў правай опозіцыі аб тым, што яны не вялі фракцыйную работу і не организоўвалі фракцыі — не адпавядае справднасці. Фракцыйная работа пачалася з моманта аграварэння на зачыненіем пасяджэнняў бюро МК першага ліста ЦК аб хлебазагатоўках — у лютым 1928 г. Вялікая шырокая работата, накіраваная да прызначэння рабочай масы і відавыя ячейкаў на бок опозіцыі. Для даследніні гэтага выкраваўшася ўсе сродкі і у першую чаргу хлускава інформація, выкраваўшася з афіцыйных інформаційных агенцій.

Павялічым пролетарскі асяродак у савецкім апарце

Тав. Пётр Пётров у сваім выступленні закіраваў выключна пытанні баражызму з боркоратызмам. Ен ілюстраваў сваю прымову шматлікімі прыкладамі з практикі праведнай чысткі апарату, галоўным чынам апарату і ВСНГ. У часе чысткі баражызму з афіцыйнымі адносінамі з апаратом апарату, якія ставілі перед прымеславасцю, пытанніе аб аднадзяствіе партыі апарату, накіраваныя да пытаннія рабочай масы і відавыя ячейкаў на бок опозіцыі. Для даследніні гэтага выкраваўшася ўсе сродкі і у першую чаргу хлускава інформація, выкраваўшася з афіцыйных інформаційных агенцій.

Тав. Кісялёў выступаў ў саіле Пётрса, заставаўшися на значнай партыйнай чысткі на вёсцы.

КН цвёрда стаяла на варце адзінства партыі

На думцы тав. Парына, прарабка, дзеўжнік апарату, якія забісьцічвае магчымасць дабіцаў рашучага палепшанія яго нашага дзяржаўнага апарату. ЦКК саісчава пастаўіла перад Рыкаўым, Томскім і Бухарыным траубаванні скласы зброю і адміністраціўнымі установкамі. Гэта падтрымканне на мела належнасць. Нам гэта непатрэбна. Нам патрэбна не страждзяваць дзяржавы. ІМКК, аднак, выканала склоноў, і ў будучым дабіцаў чучага і саісчава пытаннія дырэктара XVI зъезду.

Тав. Гросман гаворыць аб вініках аблісцяўлення дзяржархтраху. Ен гаворыць, што, па даных РСІ і рабочых брыгад, дзяржархтрах выжыў сібе. Страхавая работа вядзеніца метадамі старых прыватных страхавых кампаній. Нам гэта непатрэбна. Нам патрэбна не страждзяваць дзяржавы. Гэта толькі перамагчы супрацоўнікі, якія часта сутракаюць шэфства як з боку некаторых установ, так і з боку некаторых установ, але якія падтрымаваюць сістэму страхавога апарату.

Рационалізація работы мытніцкіх установ

Тав. Багданаў асвятае становішча рэчы у мытніцкіх падахопах. Пераходзячы да пытання аб лідэрстве правай опозіцыі, тав. Сольц скажаў, што ён з нецярплювасцю чакаў ўніверсальнікі і спадзіваўся, што яны знайдуць такую формулу, наслыдкі якой стане магчымыя супольнае работы.

Томскі гаворыць аб амністыі, г. з. д. зраваны, але нам як гэта патрабуе.

Ітам патрэбна не простае прызначэнне памылак, а перакананне ў тым, што быўшы правыя опозіцыянеры могуць быць у далейшым скарыстаны на той адказнай работе, якую яны выконвалі раней. Гэтага ераканінчыя не атрымалі.

Тав. Шушкоў прысьвачае свой час пытанням транспарту. Транспорт наспаўніўся з рэконструкцый і не падрытаваны яшчэ да яе. Нама, і пыні рэконструкцыі, і пляну рэорганізацыі. Прамысловасць на ведзе, што прадстады ёй вытварае для транспарту. Заказы мняюцца па некалькі разу ў год. Адсталасяць налага чыгуначнага транспарту ад чыгуначнага транспарту перадовых капитальчыкіх краін, у прыватнасці Амэрыкі, тлумачыцца не толькі недастатковай абсталяванасцю, але і дрэнейнай организацыйай сярод сяродных краін.

Тав. Капылаў гаворыць аб значэнні Кузбасу і патрабах яго. Па яго думцы павінна быць организавана на толькі шэфства над Кузбасам ў цэлым, але і над пасадамі звязаннымі яго будаўніцтва. Надзвычайна адстае культбслуговыя Кузнецкага басейну. Неабходна мабілізаваць для Кузбаса калеры ў старых вугольных раёнаў і установіць жорсткі кантроль над будаўніцтвам.

Тав. Анцэловіч шырокая стала пытанне аб нашай лясной гаспадарцы і аб павялічэнні пад яго тэхнічнай базы. Ен зварочвае ўвагу на то, што прамысловасць наша надзвычайна мала робіць для мханізацыі лясной гаспадаркі. Нашы лясныя багацці чакаюць сапраўднай соцялістычнай гаспадаркі. Саюз сельгаслаброўскіх пасаднікоў ставіў усе гэтыя пытанні. Наша краіна павінна ў бліжайшыя часы заняць адно з першых месц сярод лесаэкспортараў на сусветнім рынку. Гэтага треба дабыць ўсімі способамі.

Тав. Палкоўнікаў прысьвачае пытанню аб замежнага гандлю і аздарыўленню пасаднікоў з боркоратызмам. Ен ілюстраваў сваю пытанне з боркоратызмам, пытанне аб аднадзяствіе партыі апарату, накіраваныя да пытаннія рабочай масы і відавыя ячейкаў на бок опозіцыі. Для даследніні гэтага выкраваўшася ўсе сродкі і у першую чаргу хлускава інформація, выкраваўшася з афіцыйных інформаційных агенцій.

Тав. Ягораў прысьвачае пытанню аздарыўлення пасаднікоў з боркоратызмам. Ен ілюстраваў сваю пытанне з боркоратызмам, пытанне аб аднадзяствіе партыі апарату, накіраваныя да пытаннія рабочай масы і відавыя ячейкаў на бок опозіцыі.

Першым выступіў тав. Ягораў (Смоленск), які спыніўся галоўным чынам на набліжэнні тав. Гросману, якія ў выніку сусветнага кризісу мы павінны быць вышеснены з рынку раней наших конкурентаў. У выніку гэтага скапілася шмат таварных рэшткаў.

За першыд з XV зъезду, — гаворыць т. Ягораў, — вялікія памеры прынялі работу добраахвотнікаў. Войны работы добраахвотнікаў поўнісці сябе апраўдай. Яны прадаюць яго горш, чым штатныя супрацоўнікі. Вопыт гэтага треба ўсімі способамі пашыраць.

Дзяржархарат наш, — гаворыць дзялі, т. Ягораў, — які не пастаўлені як съледнікі, што на съледнікі, а з асторонкі ЦО, і адлукнуўся на пытанні, якія він разглядае зъезд. Ен пісаў у «Правде» аб «Мамасові по-онце» і адносіла толькі пасаднікамі звязаныя з дзяржархтратам.

На сучаснага моманту КК—РСІ не дастатковая працавала на пытанні, што дастаўляе сістэму страхавога апарату. Тэхнічныя спадзіўленні, якія дастаўляюць сістэму страхавога апарату, не падтрымаваюць сістэму страхавога апарату.

Тав. Томскі няправільна трактаваў і трактуе погляды нашай партыі на профрух

Тав. Яўрэйнаў (ЦК тэкстыльчыкі) спыняеца на становішчы тэкстыльнай прымеславасці і на прыхільнасці да тэхнічных памылак.

Правільна заважаў т. Орджонікідзе, — заяўляе прафрух, — што калітавае будаўніцтва тэкстыльнай прымеславасці ідзе бясплатна, хаствачна, а часам і злачынна. Кожны траст займаецца будаўніцтвам самастойна. Будуючы фабрыкі, у якіх вінама асобай патрабуе. У гэтых часах разумеў і не разумеў асноў ленінізму



На здымку: т. т. Яраслаўскі і Якаўлеў выходзяць з Вялікага театру пасля дэйнага пасяджэння зъезду.

Нікчэмна ўвага зварочваеца на існуючыя фабрыкі. З-за граничні часам уvezімі старыя машыны. На фабрыках, дзе ставішца гэтыя машыны, сабекошт павялічваецца.

Треба ў самыя кароткі тэрмін расправацца з програму тэкстыльнага майна будаўніцтва.

Тав. Яўрэйнаў лічыць, што т. Томскі недастаткова сказаў аб сваіх памылках, якія ён зрабіў, калі быў старшынёй Усесцілістічнага памылкі Томскага.

Томскі не зворэтыкі, гэта прафа. Але ён быў кіраўніком у профруху, і сюзім гэтага кіраўніка Томскі Імкненіца захаваць і шылер. Тым з большай настойлівасцю заслоніць траба выкрыцца опору тэкстыльнай памылкі Томскага.

Пrolетарская літаратура — сродак у выкананні баўхных задач соцбудаўніцтва

Тав. Бязыменскі паведамляе, што ён ужо выступаў, прафруда, на з-трыбуны зъезду, а з асторонкі ЦО, і адлукнуўся на пытанні, якія він разглядае зъезд. Ен пісаў у «Правде» аб «Мамасові по-онце» і адносіла толькі пасаднікамі звязаныя з дзяржархтратам.

У вядзены Наркамгандлю, — гаворыць прафруда, — знаходзіцца 45 организацый, лейніцы якіх ён павінен разглядаць і контраляваць. Ня так даўно гэтыму Наркамату перадана таксама харчаванія прымеславасці. Наркамгандлю таму становішча не толькі пісава разглядаючым органам, але і бірчальным.

Ці можа з гэтымі настолькі складанымі задачамі справіцца сучасны апарат Наркамгандлю?

— Не, не можа, — адказаў тав. Ройзенман.

На глядзячы на прынятыя меры і вядомыя посынекі, апарат Наркамгандлю працуе слаба. Пытанніе управеца на кадры. Між тым з надрамі справа абстаіць наядзячайца дрэна.

Апошнім у спрэчках выступае тав. Назарэйнік (Урал).



На здымку: здзівіла ўдзельнікі эстафеты дасягненняў, прадстаўнікі Беларусі на стадыёне „Дыдамо“. Справа: удзельнікі эстафеты дасягненняў Каломенцы прыбылі ў Маскву на 2-хмесным, 3-хмесным і 4-хмесным велесыпэдах.

На здымку: Каломенцы на 4-хмеснай машыне.

Рэлізаваць поўнасцю пазыку „5-годка ў чатыры гады“

БССР павінна застацца на першым месцы па рэалізацыі гэтай пазыкі, як і па рэалізацыі 3-й пазыкі індустрыялізацыі

Кожны комсамолец,—працоўная моладзь павінна быць трывмацелем пазыкі

(Гутарна з намеснікам НКФ БССР т. Буніным)

У сучасны момант партыя і савецкая юлада надаюць выключнае значэнне пытанню мобілізацыі ўнутраных ресурсаў краіны і ў прыватнасці дзяржавных ресурсаў. Гэта выклікае галоўным чынам тым, што мы павінны ажыццяўіць лёзинг, высунуты самой масай рабочых „пяцігодку ў 4 гады“. Гэта яшчэ тым больш, што нам трэба як мага хутчэй аслабіціца ад эканомічнай залежнасці капіталістичных краін. Мы павінны форсіраваць тэмпы развіцця нашай народнай гаспадаркі, каб выкананы лёзинг Леніна—Дзягніці і перагнаць капіталістичныя краіны ў эканомічных адносінах.

Пролетарыят Савецкага Саюзу вельмі добра ведае тое, што ён можа спадзявацца толькі на свае ўласныя сродкі і на дапамогу сусветнага пролетарыяту, але не капіталістах.

Гэтым тлумачыцца тое, што нашы пазыкі карыстаюцца выключным поспехам сірэдь шырокіх працоўных мас, а чым съведчань наступнія лічбы:

На 1 кастрычніка 1922 году дзяржаўныя даўгі Савецкага ўраду працоўным складамі 2 з пал. мільёны р., а на 1-е кастрычніка 1929 году 2.547.000.000 рублёў. Гэтыя горыны былі выкарыстаны выключна на пабудову новых будынкаў і заводоў, электростанцый на савгаснае і колгаснае будаўніцтва ў той час, калі ў капіталістичных краінах дзяржаўныя даўгі (пазыкі) ідзе на падрыхтоўку да вайны. Бось лічбы. У 1913 годзе сусветная запасыніца капіталістичных краін складала 86 мільярдаў р., а к 1920 году 500 мільярдаў. За пэрыод сусветнай вайны дзяржаўныя даўгі павялічыліся на 600 проц., прычым сусветная вайна каштавала 350 мільярдаў рублёў (ня лічыць зруйнаваныя, забытых і раненых). Гэта сума была пакрыта на 83 проц. краінскімі опрацоўкамі.

Як вядома, новую пазыку „пяцігодку ў чатыры гады“ савецкі ўрад выпускае ў адказ на патрабаваны шырокіх рабочых мас ад утварэнні гравіровых ресурсаў для пасыпковага выканання пяцігодкі, які ў пяць, а ў чатыры гады.

Пазыка „пяцігодка ў чатыры гады“ будзе рэлізавана выключна на добравахотных пачатках. Кампанія па рэалізацыі гэтай пазыкі павінна быць пепаратворана ў супраўды масавую поўнічную кампанію. Трэцяя пазыка працоўлілася пад лёзунгам „месячныя заработка на пазыку дзяржаве“ і ў гэтым работе БССР заняла першое месце ў Саюзе па выкананні контролюных заданій.

Гэта кампанія („пяцігодка ў 4 гады“) праводзіцца пад лёзунгам стаціонантнага ахопу рабочых і службовых двухтыднёвыми заработкаў.

У гэтай кампаніі мы павінны наладзіць работу так, каб ахапіць усіх рабочых і службовых падпіскай на ўсе 100 проц. іх двухтыднёвага заробку. Слабым месцам у размышчэнні трэцяй пазыкі з'явілася вёска, дзе контрольныя лічбы былі выкананы на 97 проц.

Выходачы з таго, што вёска насычана гравіровымі, якія на ўцягнуты ў дзяржаўныя канцэны, трэба будзе звязаць асаблівую ўвагу на ахоп новай пазыкі вёскі.

Лепшых комсамольцаў у Комсады

Сельсаветы, камісіі садзейнічанія па сельсаветах, савгасы, колгасы па-

вінны разгарнуць вялікую растлумачальную работу па размышчэнню контрольных заданій. Кампанія можа працоўніці з поспехам, тады, калі ўсе будзе ўзняті, ўся савецкая грамадзкасць. Асаблівую ўвагу траба звязаць на работу камісіі садзейнічанія. На іх ускладзены функцыі савецкага контроля. Фактычна гэта азначае, што ім пераладзен ключ ад дзяржавнага куфару“.

Іх работай звязаўляеца тое, што яны павінны організоўваць падпіску, счышчаніе з узносамі, налата ўважіва разглядаць заявы аб продажы пазыкі або іх закладаны.

Рэалізацыя пазыкі „5-годка ў 4 гады“ пачнеша з 15 ліпеня. У гэты час будзе прафедзіці абмен 1 і 2 пазыкі індустрыялізацыі і пазыкі ўзміненія Савецкай гаспадаркі.

Наколькі патрэбна правядзеніе вялікай растлумачальнай кампаніі вакол пазыкі, гаворыць той факт, што на сёняшні дзень па Саюзу не забраны выгрышы і працоўнікі, а таксама і вышыні з тыракоў аблігаций на суму 45 мільянаў рублёў. Гэты факт гаворыць аб тым, што шырокія масы працоўных, якія маюць пазыкі, дрэнваў слухоўца фінансавымі і крызыштальнымі установамі.

Комсамольская организацыя ў гэтай кампаніі павінна адыгрываць выключную ролю як у горадзе, так і асабліва ў вёсках. Комсамол павінен вылучыць сваіх лепшых таварышоў у камісіі садзейнічанія пры сельсаветах, колгасах, савгасах і павінен энергічна распраўсюджваць дзяржаўную пазыку ў вёсках.

Комсамол, як і іншыя организацыі, павінен выкарміць як найшэршыя мэдальі, соцыялістычнага спаборніцтва і ўдзельства, каб у гэтай кампаніі быць на першым месцы ў Савецкім Саюзе.

7-Я ГАДАВІНА КАНСТЫТУЦІІ СССР ДАСЯГНЕНЬНІ БССР

(З артыкулу тав. Сташэўскага)

Кастрычніцкая рэвалюцыя налаўжыла пачатак пераходнаму ад капіталізму да соціялізму перыяду.

Магутная Савецкая дзяржава стаўці перад сабою на вырашэнне грутоўнейшай задачы пераходнага часу—поўнае звышчэнне капіталізму, выкарбоўванне яго карэнінай, поўнае звышчэнне класаў і пабудову экономікі па новых соціялістычных падставах. Вырашэнні ўсіх гэтых задач мяркую наядычайную рознастайнасць тых форм, мэтадаў, якія ўжываюцца ў працэсе рэканструкцыі народнай гаспадаркі пролетарскага дзяржава. „Дыктатура пролетарыяту ёсць увартае барацьба, крывавая і бяскоўная, гвалтоўная і мірная, ваянная і гаспадарчая, падагаўчая і адміністрацыйная супронь сіл і традыцый старога грамадства“ (ЛЕНІН).

Дыктатура пролетарыяту мае свае асаблівасці ў розных перыяды як ажыцьцяўленія, свае формы і мэтады працы. Апошні 7 год з часу стварэння Саюзу ССР і прыняцця Канстытуцыі СССР, па заканчэнні грамадзянскай вайны, вельмі багаты і рознастайны творчай дзеяльніцтво па аднаўленні народнай гаспадаркі, а съледам за гэтым—рэканструкцыі яе. Зараз перад намі наядычайнае высоці, складаныя, нябыўвалы да гэтага часу працэсы соціялістычнага будаўніцтва, якія праходзяць ва ўсіх галінах гаспадаркі СССР і савюзных республік. Пяцігодка выконваецца з поспехам у больш кароткім тэрміне, па многіх галінах далёка пераганы даваенны ўзровень, па многіх галінах, на вялікай дзіве капіталістых, пяцігодка будаўніцтва, якія праходзяць ва ўсіх галінах гаспадаркі.

Працэс правядзенія пяцігодкі ў 4 гады на падтрымкі ЦБ КП(б)Б нанесен рэшткі на беларускому нацыянальному і шавінізму і ўсіх іх калектыўных індустрыялістичных арганізацій. Констытуцыя Саюзу ССР з'яўляецца магутным законодавчым актом з'яўляючыся сродкам абароны прыгнечаных Захаду і іншых народных работ працэсаў наядычнага будаўніцтва, на ўсіх галінах гаспадаркі СССР з'яўляецца нічым і акт правобразам сусветнага Савецкіх Дзяржаў, да чаго тэатры ўсяго съвету з кожным пасыплююцца.

У вялікі дзень сямігодзіннай Канстытуцыі Саюзу ССР рабочая і працоўная БССР шырока прывітаные працэсіі ўсіх іншых савецкіх рэспублік. Іны вітаюць міжнародны працэс, рабочыя і працоўныя даўгі Кітая, якія ў самахвярнай борбе з сусветным імперыялізмом сілавалі саветы ў частцах раёнаў.

РЫХТУЙЦЕСЯ ПРЫНЯІЦЬ УРАДЖАЙ

Хлебазагатоўкі гэтага году маюць надычайнае важнае політычнае значэнне. У эканоміцы сельскай гаспадаркі адбыўся валізарны гісторычны зруш, якія па новаму ставяць пытанье аб загатоўцы хлеба.

Поспехі вясельнага севу, рост агатуленага і савгаснага сектара сельскай гаспадаркі съведчыць аб тым, што асноўная маса таварнага хлеба павінна паступіць ад колгасаў і савгасаў. Асаблівасць хлебазагатоўчай кампаніі ў хлебазагатоўчай кампаніі гэтага года з'яўляеца тое, што мы маем вялікую рознастайнасць тыхнікі хлебазагатоўкі.

Выразна і яскрава разумець асаблівасці хлебазагатоўчай кампаніі

Роль комсамолу ў хлебазагатоўчай кампаніі вялізарна. Ад кожнай комсамольскай организацыі і яе члену патрабуецца перш за ўсё выразнае і яскравае разуменне асаблівасці хлебазагатоўчай кампаніі. Ічайка, рабком павінны дакладна ведаць пляны загатоўкі у раёнах і вёсках, дзе будуть организаваны апорныя ссыпныя склады, на якіх умовах будуть прымацца лішкі хлеба і г. д.

Асноўным тэрмінам у мінулую хлебазагатоўку было тое, што комсамольская организацыя іншы раз на ведалі хлебазагатоўчай пагутасці вёскі і хлебазагатоўчых плянаваў. Ічайка і комсамольцы на вельмі

уважліва падыходзілі да клясавага падбору камісіі па садзейнічанью хлебазагатоўкам. Часта давалася цвёрдай заданіні серадняку, што бязумоўна дапамагло кулацтву змагацца супронь хлебазагатоўкам.

Гэтая памылка павінна быць поўнасцю выжыты. У хлебазагатоўчай кампаніі бягучага году ячайка комсамолу павінна па новому организаваць сваю работу.

У чым сутнасць новых задач па хлебазагатоўках? Увесені гэтага году галоўная маса таварнага хлеба ў раёнах сцэльнай колектывізацыі пастанула паступіць ад савгасаў і колгасаў. Тому ячайка комсамла змагацца за здчу хлеба па контрактавым умовам зараз жа пасля ўборкі ўраджаю.

Рашуча змагацца з настроймі ўсеагульнай дзялянкі

З усіх валавой масы ўраджаю траба вызначыць пэўную колькасць на падставе падыходзілі да клясавага падбору камісіі па садзейнічанью хлебазагатоўкам. Часта давалася цвёрдай заданіні серадняку, што бязумоўна дапамагло кулацтву змагацца супронь хлебазагатоўкам. Треба давідацца, каб па толькі ўмовы абедвух бакоў былі выкананы поўнасцю, але каб таварны лішкі хлеба зышы здадзеных па контрактавым умовам працэсіі вырашыцца ў шэрагу месціў позіцыі позіцыі кулацтва.

Бось чаму комсамольскія павінны пашучыць як іншыя саветскіх рэспублік, рабочыя і працоўныя даўгі Кітая, якія ў самахвярнай борбе з сусветным імперыялізмом сілавалі саветы ў частцах раёнаў.

Треба дзяць рапучы адпраўкі, якія не даацэнваюць ці ўзмутяюць кулацтва, і „левыя гібічныя“ камсамольцы, якія ігноруюць іншыя позіцыі прафэсійнага хлебазагатоўчага.

Шырокае рабочыя і працоўныя даўгі ўраджаю ўрађаюць саветы народнай гаспадаркі. Тут павінна быць разгромніца масавай працы. Чырвоная хлебазагатоўка—лічшыя агітация і пропагандысцкія работы.

Крыху шакш ідзе работа сирод індывидуальных сялянскіх гаспадарак—на членай коопераціі і незаконтрактаваных свае пасевы. Тут павінна быць разгромніца масавай працы. Чырвоная хлебазагатоўка—лічшыя агітация і пропагандысцкія работы.

КАНЕЦ БУДЕ.

ШТУРМАВАЦЬ, ДЫК ШТУРМАВАЦЬ ДА КАНЦА!

У некаторых ячэйках наглядаецца паслабленьне ўрагі да прамфінпляну.— Трэба з бальшавіцкай настойлівасцю працягваць змаганье за якасныя і колькасныя паказальнікі прамфінпляну.

Комсамольскія ячэйкі, брыгады, цехі, агрэгаты, узбройцеся мэтадам грамадзкага „буксіру“ і сквазных брыгад, каб на толькі выкананаць, але і перавыкананаць плянавыя заданыні

Прапору на вытворчасці—прапору у ячэйцы.— Гэта павінна памятаць кожны комсамолец, кожны малады рабочы. Гэта азначае, што ячэйка не змагла мабілізаваць масу комсамольцаў і рабочай моладзі на вакол прамфінпляну прадпрыемства, запаліць ініцыятыву рабочых у соцыйлістичным спаборніцтве і стаць на чале гэтай ініцыятывы.

Ад гэтага часу ацэнка работы кожнай ячэйкі будзе давацца па ступені выкананьня прамфінпляну і па таму, як вы ўиягнёце ў гэтую работу беспартыйныя колы рабочай моладзі.

Перавыкананы промфінплян—найдаражэйшы падарунак 16-му звязду Ленінскай партыі.

Складзеныя па загаду

Спачатку бытага году ко-
лектывам ЛКСМБ фабрыкі „Спар-
так“ (Шклов) было складзена 11
Ударных брыгад. Але яны не доўга
існавалі і хутка разваліліся.

І калі райком БСМ пачаў разгля-
даць гэтую справу, дык выявілася,
што сярод комсамольцаў не было
нікай растаумачальнай работы.
Брыгады былі зорганізаваныя пры-
мусовым парадкам, у загадах, якія
вызвешвалі заводскія руціцтвам. Вось
што кожнукомсамольцы аб ства-
рэвні брыгад.

Ідучы на работу, мы бачылі
загад, дзе пісалася, што з пэўных

асоб складаецца ўдарная брыгада; а
як працаваць,—ніхто ні ведаў.

З гэтага відзяць, як працавалі
брыгады. На сходзе колектыву, на
якім ставілі пытаньне аў соцспаборніцтве, з 80 комсамольцаў пры-
сутнічала 12.

Бюро РК ЛКСМБ ухвалила за на-
правільнае стварэнне брыгады і
той прапору, які быў у гэтай спра-
ве, абыясціць старону складу бюро
вымову. Новае бюро павінна ўз-
чыць гэтых памылкі і не дапускаць
іх паўтарэння ў сваёй работе.

A. Мяцеліца.

Здымаючы выкананьне прамфінпляну

Фабрыка „Пролетарская Перамога“
Н. Барысаў абсталівала і па апош-
нім слову тэхнікі не дававала прам-
фінпляну на 28 проц.

Партыйны і комсамольскі колектыв
узвесь час стараючы выявычны пры-
чыны гэтага прапору. Але гэта вы-
явычныя праходзіць за з'яненімі
дэзвіярьмамі, без узледу шырокіх рабо-
чых і партыйна-комсамольскіх мас-
фабрыкі. У значайнай меры за гэтых
прапорыў він ускладаецца на адміні-
страцію. Скрынічныя пэх у больш-
шасці на выконанне прамфінпляну, дзя-
куючы галавацяпству дзесятніка Ра-
шэўскага. Калі які-небудзь рабочы
працаваўшы з месяц, напрыклад, на забуйні коп і дасягне амаль сваёй
пормы, дык Рашэўскі прапородзіць яго
бяз асобай патрэбы на другую работу,
што дбяваецца на норме выработкі. А
адсюль, вынік.—не хапае скрынік,
приходзіцца прыпыніць варіант і г.л.

Другі факт беззаспадарніцтва адмі-
ністраціі ў нашым цэху. Амаль што
кожны дзень 3-я зымена нашага цэху
робіць прастоі па 2 і больш гадзін.
Гэта тумачыцца тым, што адміністр-
цыя не кланіцца аб тым, каб у свой
час нарыйтаваць на ўсю зымену ма-
тар'ял для выр бу скрынік, які ў н-
чы не падвойніца. Урэшце приход-
дзіць альбо ўсей зымене чакаць, па-
куль пазынчыць матар'ял альбо цягніць
200 м-трау на плячо.

Трэба рашучаць ўзяша за тых, хто
адкрыта дапамагае зрыву выкананьня
прамфінпляну.

C. Чэдаровіч

НАПЯРЭДДАНІ ЎБОРАЧНАЙ КАМПАНІІ

ЗАГАД ДАДЗЕН--,,КАВАЛЕРЫ- СТЫЯ“, БУДЗЬЦЕ ГАТОВЫ!

ЦКК НК РСІ і ЦК ЛКСМБ прынялі прапанову „Чырвонай
Зымены“ аб організацыі налёту „ЛК“ па пытаньнях
падрыхтоўкі да ўборачнай кампаніі.

Прапануем сіласці ўсебеларускі штаб налёту пры ЦКК і акруговыя—
пры акруговых органах АНК РСІ

ПАЧАЦЬ НАЛЁТ БЯЗ УСЯКІХ АДЦЯЖАК

30 чэрвеня „Чырвоная Зымена“ выступіла
з прапановай організацыяй усебеларускі
налёт-праверку группамі „лёгкай кавалеры“
на ўсе установы па пытанью іх падрыхто-
вансці да ўборачнай кампаніі. ЦКК НК РСІ і
ЦК ЛКСМБ падхапілі нашу прапанову і орга-
нізуячы такі налёт з тым разылікам, каб
скончыць яго да 15 ліпеня.

Гэты налёт—другая па ліку баявая пра-
верка группамі „ЛК“ іх умення хутка вы-
конваць баявыя заданыні. Першая праверка
была—налёт на ўсе падрыхтоўкы па пы-
танню давядзення прамфінпляну да вар-
штуту і да кожнага рабочага, організацыя-
ная ЦКК УсебЦ(б) і ЦК УсебЛСМ. Недыхопамі^і
першага іспыту было: няўменне хутка пры-
весці сябе у баявую гатоўнасць, адразу ж
без разважаньня ўзяцца за справу. Гэта па-
вінна быць улічана пры правядзеніі органі-
заціі налёту, як самімі атракамі „лёгкай
кавалеры“ гэтаксама органамі РСІ, комса-
му і штабамі „лёгкай кавалеры“.

Загад усім атрадам „лёгкай кавалеры“ Беларусі.

Надаючы наўзыдчы ўсе відлікі зна-
чэніе сваечасовай падрыхтоўкы на-
зівных вытворчых аб'яднаній (к-
мун, с.-г. арцеляў і т.п.) разрызваній
на супольны апрацоўчы зямлі індывіду-
альных бядніцко-серадніцкіх гаспада-
рак, расных і акруговых організацій
да ўборкі ўраджай і асельнай асей-
ной кампаніі ЦКК НК РСІ, ЦК ЛКСМБ
і рэдакцыі газеты „Чырвоная Зыме-
на“ загадваюць.

Тэрмін прыступіць да праверкі
акруговых акруговых, раціных і на-
зівных вытворчых арцеляў і пад-
рыхтоўкы у ірунку разрызваній
работы па падрыхтоўкі да ўборачнай
асельнай пасейкі кампінгі. Да э-
тага трэба наладзіць сувязь з рабо-

зар-жы трэба не чакаючы дырэктыў
зверху, а на падставе зъмяшчаемага сэнтыні
загаду на мясцох выпрацаўца конкретны
планы і правесці гэтую работу. Аднака
карыстаныне газэтным матар'ялом ня выклі-
чае неадходнасці кіраўніцтва гэтай рабо-
тай з боку органаў РСІ ў цэнтры і на мяс-
цох. Таму мы прапануем для кіраўніцтва усе-
беларускі штаб налётам пры ЦКК скласці
пры АНК РСІ пры ўдзеле комсамольскіх орга-
нізацій і саміх кавалерыстах.

Трэба памятаць, што ад пасльняковасці
правядзенія налёту будзе залежыць хут-
касць падрыхтоўкі да ўборачнай кампаніі па ўсіх
галінах. А таму гэтая работа павінна пра-
водзіцца з вымінчай адданасцю і бяз усіх
адцяжак.

Загад дадзены! Зараз-жы трэба ўзяцца
за работу.

Чакаем першых данясеніяў.

чайна ў пойлі, дзіцячых ясьляў і
пляшовак. Канечную п трабу ўзаемнае
дапамогі паміж сумежнымі савгасамі і
колгасамі, организацыю яе.

4. Скончанасць рамонту тракта-
роў і машын. Выкананьне за-
даніяў па організацыі майстэрні
(Белсельтрэсту, Паліяводсцім, ка-
мітэту сялянскага ўзаемадапамогі); да-
статковасць майстэрні і забясьпече-
нісць яе аbstавільнім матар'яламі,
запаснымі часткамі.

5. Праверыць і дапамагчы організа-
цыі абламоту ўрдзіжаю на пойлі, зараз-
жа пасльня ўборкі, скарыстаўшы для
гэтага машынна-трактарных і машын-
на конных станцыяў савгасаў, колгасаў,
і таксама КСМ.

6. Падрыхтаванасць памяшканій
і месца для захавання ўрдзіжаю.

7. Мерапрыемствы па ахове ўра-
джані: вартавані, супроцьпакарны

мерапрыемствы (машыны, абозы,
запасы вады), ахова сенажації ад
пажараў.

8. Організаційную падрыхтава-
насць да ўборкі савгасаў, колгасаў,

машынна-трактарных і машынно-к-
онных станцыяў: организацыя рабочых

бр. гадзін разрызваній і прапрацо-
вку паміж імі конкретных заданій,

нагрузку, організація абламоту (ачы-
стка і сартыроўка насенін), забясь-
печанасць тары; сваечасове азна-
мленне рабочых са складанімі ма-
шынамі, организацыю грамадзкага хар-

Вопыт „арцёмаўцаў“ падхоплен рабочымі „Комінтэрн“ і „Пролетарскага Шляху“

— Соцыйлістычнае спаборніцтва
мы супроцьстаўляем капіталістычнай
конкурэнцыі, асабістаму кар'ерызму,
індывідуалізму і скурніцтву, шалё-
наму пэздаровому захапленню, кі-
сламу патротызму асобых тава-
рышоў і груп.

Гарнікі шахты „Арцем“, виду-
ты спаборніцтва з шахтай „Каст-
рычнікавая рэвалюцыя“, дэмонст-
руюць напярэдадні XVI зъезду пар-
тыі вузор практычнага ажыцця-
дзяленія галоўнага прынцыпу спа-
баборніцтва: „Гаварысцкая дапамо-
га адстайшым із боку перада-
вых з тым, каб дабіца агуль-
нага ўзядыму“ (Сталін). Так пі-
салі „Комсамольская Правда“

по паваду „грамадзкага буксіру“, якія стаў на сёньшні дзень агуль-
ным здабыткам.

Ініцыятыва „арцёмаўцаў“ падхоплен
некаторымі фабрыкамі і завадамі Беларусі. Аб
гэтым гарыорыць той факт, што вы-
клік газеты „Палеская Правда“
аб тым, каб фабрыка „Комінтэрн“
узяла на грамадзкі буксір фабрыку
„Праца“ прыніць аднагалосна.

Рабочыя скурзаводу „Пролетар-
скі Шлях“ таксама аднагалосна
парашылі ўзяць на „грамадзкі бук-
сір“ абутиковую фабрыку „Праца“, якія
систэматычна адставала на
выкананьне прамфінпляну.

Нядзяўна фабрыка „Комінтэрн“
і завод «Пролетарскі Шлях», якія
узялі на „грамадзкі буксір“ абути-
ковую фабрыку „Праца“ ва су-

Ц. В.

ПРАМФІНПЛЯН—„НЯ НАША СПРАВА“

Пры паночышнай арцелі Бешанковічы (Віцебшчына)
ёсць 12 комсамольцаў. Але сярод іх няма ні соцспаборніц-
тва, ні ўдарніцтва. Аб промфінпляне яны нічога ня веда-
юць. При налётце групы „ЛК“ выявілася, што нават сам
секретар фракцыі КСМ пры арцелі ня ведае, што такое і
дзе знаходзіцца прамфінплян. Комсамольцы ў сваёй працы
нічым не адрозніваюцца ад іншых сяброў арцелі, а нават
некаторыя комсамольцы робяць яшчэ горш, чым беспар-
тыйныя сябры арцелі. Сэкретар фракцыі тав. Роек зусім
ня цікавілася выкананнем прамфінпляну, ходам соцспа-
борніцтва, да якога нядайна адносіліся, а займалася ка-
латнёю, мяшчанствам. Калі комсамолка Левіна стала аб
гэтым гаварыць у РК КСМ, то на ёе пасыпаліся розныя
абвінавачвані і дайшлі да таго, што пачалі гаварыць,
нібы яна варожы элемент у комсамоле.

Зараз падыходзяць перавыбыры бюро ячэек. Трэба
абраць такое бюро, якое-б змагло адразу павярніць комса-
мольскую ячэйку тварам да вытворчасці.

Жыўчык.

10. Мерапрыемствы па павяліченію
стада—организацыю спэцыяльных ма-
лоні-жывёлагадоўчых фэрм і сывіна-
водчых гаспадарак і будаўніцтва ў гэ-
тым кірунку.

11. Работу па організацыі батрацка-
бядніцкіх мас вёскі.

12. Мобілізацыю грамад

ЛЁЗУНГІ

да дні дзесяцігодзьдзя вызвалення БССР ад белапаллянаў

1. Толькі ў цесным вълданьні з рабочымі ўсаго Саюзу Саветаў і пад кірауніцтвам камуністичнай партыі працоўных БССР вызваліліся ад белапольскіх акупантаў.

2. Няхай жыве камуністичная партыя—адзіны кіраунік і арганізатор пераможнага сацыялістичнага будаўніцтва БССР!

3. Няхай жыве гераічная Чырвоная армія—змагар за Савецкую Сацыялістичную Беларусь!

4. Наши ворагі—польскія фашысты. Наши браты—польскія рабочымі і працоўныя масы.

5. Наши братэркае прывітанне працоўным Польшчы і Заходній Беларусі, якія гераічна змагаюцца з польскім фашызмам.

6. Узмоцнім інтранацыянальную салідарнасць працоўных ССР і ўсяго свету!

7. Толькі ў цесным союзе з братнімі саюзнымі расуспублікамі БССР з посьехам развязываецца на сацыялістичнам шляху.

8. Супроць вялікадваржаўнага шопінізму—галоўнай небільшпекі на днім этапе. Супроць беларускага нацыянал-демократызму, які садэйнічае інтэрвенцыяністам. Супроць яўрэйскага, польскага і іншых шопінізмаў. За цесную сувязь працоўных усіх нацыянальнасцей.

9. За бязвілітасную барапку з нацыянал-демократызмам—дапаможнікам польскага фашызму.

10. КПБ—актыўнаму змагару з польскім фашызмам і беларускім нацыянал-фашызмам, гарачае бальшавіцкое прывітанне.

11. Фашысцкая Польшча—агент сусветнага імперыялізму—рыхтуе напад на ССР. Будзем захоўваць

школьниць. Узмоцнім абарону краіны.

12. Шчыльнейшы рады вакол Ленінскага ЦК партыі для барапкі з правым опортунізмам, як галоўнай небільшпекай і „левым“ загібшчыкамі, што дапамагаюць правым.

13. За поўнае выкананьне панацеінскай сіёбы. За пасыціховую ўборку новага ураджаю.

14. Толькі далейшее паскароньне тэмпаў развязыцца нашай працымловасці дасць нам магчымасць да ганапці і пераганца ў тэхніка-акадэмічных адносінах перадавыя капіталістичныя краіны.

15. Выканаем пацігодку за чатыры гады—узмоцнім абаронавальніцтвам Савецкай краіны.

16. Няхай жыве беларуская працярская культура—сацыялістичная па зымесце, нацыянальная па форме.

17. Толькі ў БССР, як і ва ўсім Саюзе ССР, забясьпечаваць політычнае, эканамічнае і культурнае развязыцце працоўных усіх нацыянальнасцей.

18. ВССР была, ёсьць і будзе верным фарпостам Савецкага Саюзу

на рубяжы з капіталістичнымі Захадамі.

19. Пад агонь працярской са- марактыкі ўсе недахопы нашага будаўніцтва.

20. Раушча і да канца ліквідуючы перагані ў колгасным руху, будзем і надалей змагацца за бальшавіцкія тэмпы колектывізацыі бядніцка-серадніцкіх гаспадарак БССР, на падставе поўной добрахвотнасці.

21. На аснове суцільнай колек- тывізацыі—актыўным ліквідацыю капіталіста, як клісы.

22. Няхай жыве Ленінскі комса- мо—балавая зьмена бальшавіцкай гвардыі.

23. Шпарка разгортаючы развязыцце індустрыялізацыі, забясьпечыў канчатковую перамогу соціялізму.

24. За разгорнутае наступленне соціялізму па ўсім фронце.

25. Профсаюзы тварам да вытворчасці, да баявых задач сацыялістичнага будаўніцтва.

26. Разгортаючы творчую актыўнасць рабочае класы, выка- паем і перавыканаем прамфінплан.

ЦК КП(б)Б.

Напярэдадні 11-га ліпеня

ЦВК БССР паслаў персанальнія запрашэнні для ўдзелу ў съвіткаваньні дні аслабанення БССР ад белапаллякоу т. т. Сталіну, Кагановичу, Калініну, Януківе, Рыкову, Сырцову, Пятроўску, Чубару, Унішліхту, Варашылаву, Арджанікідзе, Багуцкаму, Адамовічу, Крыніцкаму, Крываўшчыну, Ходашу, Дымешнішшу, Федіску Кону, Мукле-

вічу, Тухачеўску, Познеру, Будзённаму, Гаю, Д. Беднаму і інш.

Менгарсавет паслаў тэлеграмы-запрашэнні горсаветам Москвы, Ленінграда, Харкава, Тыфліса, Баку, Ашхабаду аб дасылкі прадстаўнікоў на съвіткаваньне 10-дзі годзьдзі аслабанення БССР ад белапаллякоу.

Прайшло ўжо шмат часу з пачатку падрыхтоўчай кампаніі па вярбоўцы ў вайсковыя школы, але у Гомелі гэта кампанія амаль

што правалілася з-за нядбайніх адносін да гэтай справы

організацый, на якіх ускладзена работа па вярбоўцы. Камісія па вярбоўцы, створаныя пры гарсаветах, прадаюць слаба.

Зарас толькі ліпень месяца, але гомельская вярбоўчая камісія сваю працу ўжо даўно скончыла, пягледзічы на тое, што жадаючыя паступіць у вайсковыя школы ёсьць яшчэ шмат. Гомельскі гарсавет сваімі адносінамі да вярбоўкі на- лічвае зрывы.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

ВАЙСКОВЫЯ ШКОЛЫ ЧАКАЮЦЬ БЯВОГА ПАПАУНЕНЬЯ

Комсамол павінен забясьпечыць яго з ліку лепшых політычна-выtrzymальных комсамольцаў і беспартыйнай моладзі

ВЯРБОЎКА ПРАВАЛЬВАЕЦЦА

Прайшло ўжо шмат часу з пачатку падрыхтоўчай кампаніі па вярбоўцы ў вайсковыя школы, але у Гомелі гэта кампанія амаль

што правалілася з-за нядбайніх адносін да гэтай справы

організацый, на якіх ускладзена

работа па вярбоўцы. Камісія па вярбоўцы, створаныя пры гарсаветах, прадаюць слаба.

Зарас толькі ліпень месяца, але гомельская вярбоўчая камісія сваю працу ўжо даўно скончыла, пягледзічы на тое, што жадаючыя паступіць у вайсковыя школы ёсьць яшчэ шмат. Гомельскі гарсавет сваімі адносінамі да вярбоўкі на- лічвае зрывы.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

Падрыхтоўчыя курсы для паступаючых у вайсковыя школы працуюць зусім слаба. Іх праца, як сведчыць, не наладжана. Раней на курсах займалася больш 20 чалавек, а зараз засталася ўсяго 7 чалавек.

Сідарун.

ВОЛЬШ УВАГІ НАБОРУ

Да набору ў вайсковыя школы засталося зусім мала часу, але гэта справа яшчэ не пацягнула на належную вышыню. Аб гэтым съведчыць хоць бы шраг лістоў з вёскі да курантаў Аб'яднанай Беларускай Венчанай Школы; аб гэтым съведчыць хоць бы той факт, што з боку нашага друку набору аддаенца зусім нязначае месца.

Падрыхтоўка ў вёскі к набору слабая. Вёскі трэба дашыць больш комсамольскіх сіл. Ни ўся моладь ведзе да вайсковай школы. Трэба ў гэтым спраўсіць аўтару.

Арміі падрыхтоўка супраць аўтару.